

ваньня“. А затым можна было б дадаць: „*А цяпер мы чакаем, што пра Косава вы зможаце паклапаціца самі*“. Абмеркаваныне ўсіх абронтуваных пярэчаньняў што да спалучальнасці эўрапейскае абароннае ініцыятывы з NATO магло б адбывацца на ніжэйшых, больш тэхнічных узроўнях.

Па-чацвертае, з Эўропы сапраўды ніколі ня выйдзе адзінай краіны. Аднак я не такі пэсыміст, як Бжазіньскі, калі вядзеца гаворка пра магчымасыці пазытыўнага і пачуцьцёва афарбованага атасамленняня сябе з Эўропай. Я мяркую, што ў Сярэдняй Эўропе сапраўды ёсьць людзі, гатовыя нават „*памерці за Эўропу*“. *Malgré tout*, Эўропа мае душу. І за гэтую душу ідзе змаганьне. Спрошчана кажучы, тутака ідзе гаворка пра новую вэрсію старой спрэчкі паміж тымі, хто адстойвае арыентацыю эўраатлянтычную, лібэральную, хто хоча, каб вольны гандаль пашырыўся на ўесь свет, і тымі, хто прытрымліваецца арыентацыі дэголеўскай, эстэтычнай і абарончай. Гістарычна так склалася, што шалі схінуліся на карысць прыхільнікаў першай.

Па-пятае, рыторыка і палітыка Злучаных Штатаў выразна паўплывае на гэтае змаганьне, аднак невядома, да лепшага ці да горшага. Амэрыканцам ня варта ча-

каць утварэння Злучаных Штатаў Эўропы, але ня трэба таксама ўспрымаць Эўропу як Вялікую Швайцарыю. Ім сълед імкнущца да дэзвюю мэтаў, якія найлепш акрэсліў Джордж Буш-старэйшы: „*Разам весьці рэй*“ і „*Адзіная і свабодная Эўропа*“.

Адказ 3.Бжазіньскага

Я на самой рэчы ў прынцыпе згаджаюся з заключнымі высновамі, да якіх прыйшлі эўрапейскія крытыкі, мае сябры. Я сапраўды жадаю, каб Эўропа для Амэрыкі стала сур'ёзна ўспрыманым партнэрам, аднак запаветнае жаданьне ня ёсьць добрым дарадцам пры правядзеніі рэальнае палітыкі. Утварэнне ўсё большай і ўсё больш інтэграванай эўрапейскай прасторы, сувязі якой са Злучанымі Штатамі былі б шчыльнымі, — адзіная сапраўды важная рэч, а заруکай для гэтага ёсьць устрыманьне Эўропы ад моцных спакусаў і ператварэньяне няпэўнае геапалітычнае прасторы ў рэгіёне паміж эўраатлянтычнай зонай і Расеяй.

Пераклаў Сяргей Сматрычэнка
паводле *The National Interest*, № 6,
лета 2000 году, сс. 17–32.